

Аб рэдакцыйнай калегіі перыядычнага навуковага выдання Інстытута гісторыі НАН Беларусі – зборніка навуковых артыкулаў “Гістарычна-археалагічны зборнік” (ГАЗ)

З мэтай удасканалення працы рэдакцыйнай калегіі, забеспячэння ўдзелу ў яе рабоце найбольш аўтарытэтных вучоных, у тым ліку замежных, узмацнення патрабаванняў да зместу, якасці, афармлення навуковых публікацый, пададзеных аўтарамі для друку ў перыядычным навуковым зборніку Інстытута гісторыі НАН Беларусі, які ўключаны ВАК Рэспублікі Беларусь у спіс рэцэнзаваных выданняў, прызначаных для разгорнутай публікацыі навуковых палажэнняў і высноваў па дысертацыйных даследаваннях

ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзіць рэдакцыйную калегію перыядычнага навуковага выдання “Гістарычна-археалагічны зборнік” у новым складзе:

1.1. Каваленя Аляксандр Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, прафесар (галоўны рэдактар);

1.2. Даніловіч Вячаслав Віктаравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік галоўнага рэдактара);

1.3. Глеб Марына Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук;

1.4. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, доктар гістарычных навук, прафесар;

1.5. Груша Аляксандр Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт з яго згоды;

1.6. Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук;

1.7. Жылінскі Марат Генадзьевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт з яго згоды;

1.8. Жылінская Ірына Ўладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

1.9. Кодзін Яўген Владзіміравіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Смаленск, Расійская Федэрацыя) з яго згоды;

1.10. Лакіза Вадзім Леанідавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

1.11. Літвін Аляксей Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар;

1.12. Ляўко Вольга Мікалаеўна, доктар гістарычных навук, прафесар;

1.13. Мініцкі Мікалай Іосіфавіч, доктар гістарычных навук, прафесар з яго згоды;

1.14. Мірановіч Яўген, доктар гістарычных навук, прафесар (Беласток, Польшча) з яго згоды;

1.15. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, доктар гістарычных навук;

1.16. Салаўянаў Андрэй Пятровіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

1.17. Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (адказны сакратар);

1.18. Солапава Аксана Вячаславаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Масква Расійская Федэрацыя) з яе згоды;

1.19. Траццяк Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук;

1.20. Тугай Уладзімір Васільевіч, доктар гістарычных навук, прафесар;

1.21. Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, (намеснік адказнага сакратара);

1.22. Шаланда Аляксей Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

1.23. Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук (тэхнічны сакратар);

1.24. Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна (тэхнічны сакратар).

2. Зацвердзіць “Пералік патрабаванняў да аўтараў артыкулаў, якія падаюцца ў ГАЗ і парадак рэцэнзавання паступіўшых у рэдкалегію матэрыялаў”.

3. Рэдкалегія прадстаўляе зборнік на разгляд Вучонага савета для рэкамендацыі да друку толькі пры наяўнасці рэцэнзій, а таксама рэкамендацыі навуковага рэдактара чарговага выпуска зборніка, які прызначаецца з складу членаў рэдкалегіі.

4. Кантроль за выкананнем загаду ўскласці на намесніка дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакізу.

Дырэктар інстытута

В.В. Даніловіч

З загадам азнаёмлены:

А.А. Каваленя

М.У. Глеб

В.Ф. Голубеў

А.Б. Доўнар

І.У. Жылінская

В.М. Ляўко

В.Л. Лакіза

А.М. Літвін

А.А. Мяцельскі

А.П. Салаўянаў

М.У. Смяховіч

С.А. Траццяк

У.В. Тугай

А.У. Унучак

А.І. Шаланда

А.У. Касцюкевіч

Р.А. Аляхновіч